

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 181 (6157) | 6 жніўня 1938 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

УЗОРНА ПРАВІДЗЕМ СТАХАНАЎСКІ МЕСЯЧНІК ДАРОЖНАГА БУДАЎНІЦТВА

Сёння мы змяшчам пастанову СНК БССР аб правядзенні з 10 жніўня па 10 верасня стаханаўскага месячніка па будаўніцтву і рамонту дарог мясцовага значэння. Пастанова мае буйнае гаспадарча-палітычнае значэнне. На працягу стаханаўскага месячніка павінен быць поўнаасо выканана гадавы план будаўніцтва і рамонту дарог рэспублікі. Гэта вялікая, але пасильная задача. У бягучым годзе агульны аб'ём дарожных работ у БССР складае больш чым 50 млн. руб.

У дарэволюцыйны час пра дарогі Беларусі гаварылі, што па іх нельга ні праехаць ні праісці. Такава была горкая рэчаіснасць.

За год савецкай улады БССР дабілася буйнейшых поспехаў у дарожным будаўніцтве. Справадзеныя спадчына царызма — бездарожжа — ліквідуецца рэзуча і нааўсёды. Дзякуючы штодзённай увазе Часнай партыі і Урада Савецкай Беларусі як і ўсё ССР, у кожным годзе узгаджаюцца сотнямі і тысячамі кілометраў новых прыгожых, культурных дарог. Мы можам ганарыцца, напрыклад, грандыёзнай пабудовай аўтамагістралі, якая ў хуткім часе злучыць Менск з чырвонай сталіцай нашай квітнеючай радзімы — Масквы.

Аднак тэмпы дарожнага будаўніцтва ў рэспубліцы не могуць нас поўнаасо задаволіць. Наша краіна павіна мець шырокую сетку ўзорных дарог. Гэтага патрабуюць інтарсы прамысловасці, калгаснага і культурнага будаўніцтва. Гэтага патрабуюць інтарсы абароны краіны.

Добрыя дарогі павялічваюць сацыялістычны накісленні, зніжаюць кошт прадукцыі прамысловасці і сельскай гаспадаркі, чым палепшаюць дабрабыт працоўных. Ва ўмовах буйнай сельскай гаспадаркі без наладжаных дарог нельга авалодаць прамыслам вытворчасці і нельга дасягнуць патрэбных эканамічных вынікаў ад уборкі ўраджаю. Бесспрабойная работа тысяч трактараў, аўтамабіль і камбайнаў, якімі багата Савецкая Беларусь, немагчыма без культурных дарог. Бесспрабытнае снабжэнне гародню, разгортванне калгаснага гандлю, устаўленне хуткай і зручнай сувязі ўсёя в гарадскім адміністратыўным, культурным і гаспадарчым цэнтрах, захаванне цягавой сілы, якая вельмі многа першій ад бездарожжа, — усё гэта патрабуе добрай сеткі лёгка праяздных дарог. Аднак словам, інтарсы ўсёй народнай гаспадаркі краіны диктуюць неабходнасць фарсаваць дарожнае будаўніцтва.

Вось чаму абавязчаны стаханаўскі месячнік па будаўніцтву і рамонту дарог павінен быць праведзены па-бавоўна, так, як гэтага патрабуюць задачы народнай гаспадаркі і асабліва ўмоў пагранічнай рэспублікі.

На працягу месячніка треба поўнаасо закончыць гадавы план дарожных работ. Да гэтага часу будаўніцтва і рамонту мясцовых дарог праходзілі неадвальна. На 10 ліпеня па рэспубліцы выканана плав толькі на 51,2 проц.

Гадоўная прычына слабага выканання плана дарожных работ — недаапраўны і самаўхіленыя некаторымі кіраўнікаў абласных і раённых арганізацый ад гэтай справы.

Асабліва дрэнна выконваюць план дарожнага будаўніцтва Чырвонаяслабавіцкі, Клімавіцкі і Чавускі раёны Магілёўскай вобласці; Петрыкаўскі і Нарэўлянскі раёны Палескай вобласці.

МАСКВА—УЭЛЕН

Арктычны пералёт героя Савецкага Саюза П. ГАЛАВІНА

Днямі ў Маскве ў далёкі арктычны пералёт стартуе Герой Савецкага Саюза тав. П. Г. Галавін. У гутарцы з супрацоўнікам ТАСС ён расказаў аб сваім прадстаўчым пералёце.

— Ад Масквы, — кажаў тав. Галавін, — я вазьму курс на Казань. Не ступячы этапамі пералёту — Свердловск, Тюмень, Омск, Новасібірск, Красна-

ярск. Дальнейшы шлях — бухта Тікі. Самалёт даставіць пісьмы і пасылкі зімоўшчым палярным стаянім і факторыям Намечаны пасадкі на востраве Капелінскі, у вузлі ракі Калымы, на мысе Шміда, на востраве Врангеля і ў іншых пунктах.

Палёт будзе рабіцца на самалёце-амфібіі — «СССР-Н 207».

ЗНОЎ НА РОДНАЙ ЗЯМЛІ

Марані парахода «Смідовіч» прыбылі ў Ленінград.

ЛЕНІНГРАД, 4 жніўня. (БЕЛТА). Сёння каля 5 гадаў дна да Марскога ваказа палышоў пеллаход «Фелікс Дзяржынскі», на барту якога звярнуліся на радзіму, вырваныя з фашысцкай палова, марані парахода «Смідовіч».

Прапоўныя горада Леніна горяча сустрэлі савецкіх маракі, перанёшчых влэкі фашысцкага турэмшчыкаў. Сярод сустрэкаючых, прышоўшых на прыстань з букетамі жывых кветак, —

ДРУГІ СОВЕЦКІ ВЕЛАТУР

6 жніўня на Маскоўскім сталдыне «Дынама» будзе дан старт грандыёзнай многалёўнай гонцы — другою савецкаму велатуру, у якім прымаюць удзел 120 лепшых гончыкаў краіны.

На працягу 23 дзён велогоншчыкі пройдуць 3.200 кілометраў — шлях, які ляжыць праз тры сталіцы савецкіх рэспублік: Маскву, Кіеў і Менск. (БЕЛТА).

Аб правядзенні стаханаўскага месячніка па будаўніцтву і рамонту мясцовых дарог. Пастанова Савета Народных Камісараў БССР.

Працоўныя БССР, як і ўсё савецкі народ, аднадушна адабраюць цвёрдую і рэзучую палітыку савецкага ўрада.

Арктычны палёт Героя Савецкага Саюза тав. Галавіна.

Зноў на роднай зямлі. Марані парахода «Смідовіч» прыбылі ў Ленінград.

Насутрач Другой Сосіі Вярхоўнага Савета ССР.

С Ё Н Н Я Ў Н У М А Р Ў :

У Совеце Народных Камісараў БССР. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:

Е. Е. Малаўска. — Зрабіць парткабінет цэнтра партыйнай вучобы.

А. С. Любінцаў. — Комсорг тав. Архіпенка.

АРТЫКУЛЫ:

А. Вышыньскі. — Падрыўная работа разведка капіталістычных краін і іх трафіцка-бухарынская агентуры.

З. Ларыоў. — Маскімальная скарыстаць мясцовыя рэсурсы.

Г. Таран. — Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі патрабуе аздаўлення.

С. Бачура. — У Палескай вобласці ітваруюць камбайны.

Адам Русак. — Дзяўчатам і хлопцам.

Д. Андрэвіч. — Роля Польшчы ў планах германскага фашызма.

ЗА РУБЯЖОМ:

Водку за граніцай на японскія правакацыі. На франтах у Іспаніі.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

«Дзейнасць» лорда Рэнсімена ў Празе.

Новая правакацыя Германіі супроць Чэхаславакіі. Ваенна-паветраныя манёўры ў Англіі.

Будаўніцтва ваенна-паветранай базы на Алясцы.



У брыгадах калгаса «Чырвоны хлебаро», Гомельскага раёна, адбыліся мітынгі, на якіх калгаснікі выразілі свой гнёс і абурэнне супроць правакацый японскай ваеншчыны на нашай далёкаўсходняй граніцы. НА ЗДЫМКУ: выступленне 32-гадовага калгасніка Д. Е. Кахларова, які заявіў: «Я маю сына ахочаўца ў Чырвонай Арміі. А калі патрабуе будзе, то і я ў любую мінуту замяню сельгаспадарчую машыну на вінтоўку і стану на абарону нашай дарогай радзімы».

ПРАЦОЎНЫЯ БССР, ЯК І ўСЁ СОВЕЦКІ НАРОД, АДНАДУШНА АДАБРАЮЦЬ ЦВЕРДУЮ І РАШУЧУЮ ПАЛІТЫКУ СОВЕЦКАГА УРАДА

ФАШЫЗМ ПАГРАЖАЕ ЧАЛАВЕЦТВУ СУСВЕТНАЙ БОЙНАЙ

Разалюцыя рабочых, работніц, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў менскай швейнай фабрыкі «КІМ».

Калектыву рабочых і работніц, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых менскай швейнай фабрыкі «КІМ» палымае свой годзе пратэст супроць наглы палітыкі фашызма, які пагражае чалавецтву сусветнай бойнай.

Захват Абсіні, Маньчжурі, ітэрвенцыя ў Іспаніі і Кітаі, сотні тысяч забітых і замучаных, нябачае варварскае разбурэнне культурных каштоўнасцей, — такі вынік паліты дзейнасці падпалшыцкага ваіны.

Фашызму, які пагражае чалавецтву цяжкімі ілчашчымі, процістаяць аллот мары — вялікі Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Няхай ведаюць фашысты, што ім не здабравець, калі яны впадуць на нас. Услед за перамогай Чырвонай Арміі на абарону сваёй квітнеючай савецкай радзімы палыменна ўсё ш могомільны народ.

Няхай усе фашысцкі падпалшыцкі ваіны ўлічаны ўрок, які атрымалі японскія захватчыкі ад нашых пагранічнаў і байцоў Далёкаўсходняга Чырвонаслабавіцкага фронту.

Мы, рабочыя фабрыкі «КІМ», ганарымся нашымі слаўнымі патрыётамі-пагранічнікамі і ўсімі байцамі Далёкаўсходняга Чырвонаслабавіцкага фронту, якія далі сакрушальны адпор японскім захватчыкам.

Будзем нястомна мацаваць абаронную работу, уступім у асаовіхміўскай рады, арганізуем масавае вывучэнне ваеннай справы.

Гарачае прыватанне пагранічнікам і ўсім байцам Далёкаўсходняга Чырвонаслабавіцкага фронту!

ТАВ. ЛІТВІНАЎ ВЫКАЗАЎ ДУМКУ ўСЯГО НАРОДА

З разалюцы мітынга рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых менскай окургалантарэйнай фабрыкі імя Муйбышова.

Фашысцкія пражэнікі ненавідзяць Савецкі Саюз, яны рыхтуюць ваіну супроць ССР — радзімы працоўных усёго свету. Савецкі народ стаіць за мір і адстаяе оправу міру, але не паліца паграз і гатоў даць сакрушальны адпор любому ворагу, які пасягне на грашці нашай радзімы. Наша вялікая радзіма моцная і магутная. Хай памятаюць аб гэтым японскія бандыты, якія хочунь пасягнуць на наша шчаслівае жыццё. Хай памятаюць японскія фашысты, што кожны працоўны вялікага Савецкага Саюза на першаму закліку нашай большэвіцкай партыі і савецкага ўрада стане годульмі на абарону граніцы сваёй радзімы.

Мы, рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя фабрыкі імя Муйбышова, як і ўсё многамільны савецкі народ, заяўляем рашучы пратэст супроць правакацыйных актаў японска-матжурскі захватчыкаў і спадзёмся, што наш адпор прыме рашучыя меры і праучыць зарваўшыхся фашыстаў.

Мы тавсама аднадушна залуляем аб сваёй гатоўнасці ў любы момант па закліку любімага правалыра таварыша Сталіна стаць на абарону нашых свяшчэнных граніц.

Мы падкаем і поўнаасо адабраем цвёрдую і няўхільную палітыку міру нашага Савецкага ўрада, які не паддаецца ні на якія правакацыі японскай ваеншчыны. Выдатны алдзі, які даў тав. Літвінаў японскаму паслу, поўнаасо адлюстроўвае думкі ўсяго савецкага народа.

У алдзі на жалту правакацыю японскай ваеншчыны мы ішчэ энергічна будзем змагацца за ўмапанне магутнасці і абароназдольнасці нашай любімай радзімы. Мы абавязваемся ўсё, як алдзі, уступіць у члены АСО, выучыць стралковую справу і зладць нормы на значы ГПА, ППХА і ГСА.

Гарачае прыватанне байцам і камандзірам Чырвонаслабавіцкага Далёкаўсходняга фронту!

Няхай жыцье наша долбасная і любімая Чырвоная Армія на чале са сталінскім парком К. Е. Варшылавым!

Няхай жыцье наш любімы правалыр і настаўнік вялікі Сталін!

УЗМОЦНІМ АБОРОННУЮ РАБОТУ ў КАЛГАСАХ

КАМАРЬН. 3-га жніўня ў калгасе «Рухаві рэвалюцыі» адбыўся мітынг у сувязі з правакацыяй японскі захватчыкаў на савецкім Далекім Усходзе.

На мітынгу выступілі 11 калгаснікаў. — Я абараняў маладую Савецкую Рэспубліку ў голы грмалянскай ваіны і зараз я гатоў, па закліку вялікай партыі Леніна і савецкага ўрада, уступіць на абарону сваёй шчаслівай радзімы.

Калгаснікі аднадушна прынялі рэзалюцыю, у якой пішуць:

«На наглы дзеянні японскіх ітэрвенцаў мы алдзіваем узамаленнем абароннай работы ў калгасе. У бліжэйшыя дні выпускаем 15 варыяўскаў стракоў і 10 значыцкаў ГПА».

Няхай памятаюць японскія фашысты, што на абарону радзімы грозна ўстане ўсё савецкі народ і не ўступіць ворагу ні адной палці сваёй зямлі.

Мы нікому не дазволім алдараць у нас шчаслівае калгаснае жыццё, якое далі нам партыя большэвікоў і вялікі Сталін.

АБ ПРАВІДЗЕННІ СТАХАНАЎСКАГА МЕСЯЧНІКА ПА БУДАЎНІЦТВУ І РАМОНТУ МЯСЦОВЫХ ДАРОГ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Совет Народных Камісараў БССР адзначае, што большасць арганітэтаў абласцей, старшын райвыканкомаў, начальнікаў абласных і раённых парожных алдзелаў і раённых пажарных алдзелаў ў сувязі са зваротам ЦК КП(б)В ад 9 сакавіка 1938 г. і пастанова СНК БССР ад 9 мая 1938 г. і ад 4 ліпеня 1938 г. аб дарожным будаўніцтве і рамонту мясцовых дарог і мастоў прако-

дзіць зусім неадвальна (на 10 ліпеня 1938 г. выканана плана па БССР складала ўсяго толькі 51,2 проц., а асобна па абласцях: Віцебская—35 проц., Гомельская—43,2 проц., Магілёўская—43,6 проц., Менская—57,5 проц. і Палеская 53,8 проц.).

Менскі арганітэт, пачаўшы работу па правядзенню стаханаўскага месячніка, па раду раёнаў дабіўся значных рэзультатаў (прыклад выканання плана за декаду складае па Пшешчаніцкаму раёну—16,5 проц., Крупскаму — 15,4 проц., Халопеніцкаму—14,9 проц.), але не дабў пачату работу да канца, не палдў вынікаў декады і правяў яго не па ўсіх раёнах.

Совет Народных Камісараў БССР патрабуе:

1. Правесці з 10 жніўня па 10 верас-

ня г. г. стаханаўскі месячнік па дарожнаму будаўніцтву на мясцовых дарогах з задчай, каб за гэты перыяд поўнаасо закончыць выкананне плана будаўніцтва і рамонту дарог на 1938 год.

2. Абавязаць старшын арганітэтаў абласцей і старшын райвыканкомаў: а) неадкладна абмеркаваць цягненне аб правядзенні стаханаўскага месячніка па дарожнаму будаўніцтву на пазаленных арганітэтаў абласцей і прэзідыумаў райвыканкомаў з удзелам старшын сельскіх саветаў і дарожных работнікаў і давесці канкрэтныя заданні па фізічнаму аб'ёму работ і абавязчэнню рабужыскай да кожнага раёна, сельсавета і калгаса на стаханаўскі месячнік з разбіўкай алдзелаў па декадах і выкананнем важнейшых аб'ектаў у першую чаргу;

б) правесці ў кожным сельсавеце нараду старшын калгасаў, а ў калгасе сход калгаснікаў па брыгадах па пытанню арганізацыі і правядзення стаханаўскага месячніка;

в) камандыраваць у раёны, сельсаветы і калгасы ўпаўнаважаных з абласнога і раёнага актыва для падтрымоўкі і правядзення стаханаўскага месячніка.

3. Абавязаць начальніка Галоўнага дарожнага ўпраўлення пры СНК БССР камандыраваць усіх інжынерна-тэхнічных работнікаў ўпраўлення ў абласныя і раёныя дарожныя алдзелы для аказання дапамогі ў арганізацыі і правядзенні стаханаўскага месячніка.

4. Абавязаць начальніка Беларускага Упраўлення лесааховы і лесанасаджэння перагледзець план размернавання лесасек (у межах выдзеленых СНК БССР фондаў) і бок набліжэння іх да аб'ектаў дарожнага будаўніцтва і працоўных рэсурсаў.

5. Прапанаваць начальніку Галоўнага дарожнага ўпраўлення пры СНК БССР, начальнікам абласных і раённых дарожных алдзелаў забяспечыць разгортванне масавага стаханаўскага руху, ударніцтва і саапарніцтва сярод насельніцтва, працуючага на дарожных работах, арганізаваць улік стаханаўцаў і ўдарнікаў і неабходныя бытавыя ўмовы на месцы работы.

6. Совет Народных Камісараў БССР лічыць, што асноўнай умовай паспяховага правядзення стаханаўскага месячніка з'яўляецца штодзённый кантроль за яго правядзеннем і аператыўнае кіраўніцтва ім, і абавязвае ўсіх старшын арганітэтаў абласцей, старшын

ПРАВУЧЫЦЬ САМУРАЯЎ!

З разалюцы студэнтаў, настаўнікаў і тэхнічных работнікаў Менскага тэхнікума сувязі.

Хай вельшчы зарваўшыся японскія бандыты, што мільёны савецкіх паграбцаў ні адной палці сваёй свяшчэннай зямлі не аддадуць нікому і ніколі. Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, якая заўсёды знаходзіцца ў поўнай мабілізацыйнай гатоўнасці, выканае любы заданні нашага ўрада і даць сакрушальны адпор японскім фашыстам.

Аддлушына заяўляем аб сваёй гатоўнасці ў любы момант па прызыве партыі і ўрада, па прызыве любімага правалыра і друга ўсяго прапоўнага чалавецтва—таварыша Сталіна стаць на абарону свяшчэнных граніц ССР.

НЯСЫННА ПАВЫШАЇ БАЯВУЮ ПАДРЫХОТКУ

З найвялічым абурэннем байцы і камандзіры падраздзялення, якіх камандуе тав. Старавойленка, сустрэлі паведамленне аб нагласці японскай ваеншчыны, не раз прабуючай справакаваць Савецкі Саюз на ваіну.

У сваёй выступленнях байцы і камандзіры горяча віталі слаўных байцоў і камандзіраў Далёкаўсходняга фронту, горяча змагаючыхся з японскімі самураямі.

Малодшы камандзір-комсамалец тав. Навасельцаў у сваёй прамове заявіў: «Няхай ведаюць фашысцкія псы, што ніякія правакацыі нам не страшны. Байцы і камандзіры добра памятаюць указанне вялікага правалыра народаў таварыша Сталіна, што треба быць заўсёды ў стане мабілізацыйнай гатоўнасці. Мы гатовы ў любую мінуту выступіць на абарону нашай сацыялістычнай радзімы і будзем знішчаць ворага без астатка».

7. Абавязаць начальніка Галоўнага дарожнага ўпраўлення пры СНК БССР і старшын арганітэтаў абласцей ітэрвенцаў інфармаваць СНК БССР аб ходзе правядзення стаханаўскага месячніка.

8. Даручыць рэдакцыям цэнтральных, абласных і раённых газет публікаваць у друку кожную декаду рэзультатаў правядзення стаханаўскага месячніка.

9. Заслухаць на пасяджэнні СНК БССР 22 жніўня даклад начальніка Галоўнага дарожнага ўпраўлення, старшын арганітэтаў Магілёўскай вобласці і двух старшын райвыканкомаў адстаючых раёнаў і начальнікаў дарожных алдзелаў аб ходзе правядзення стаханаўскага месячніка.

10. Гэтую пастанову апублікаваць ў цэнтральных, абласных і раённых газетах.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР—Н. КІСІЛЕУ.

Кіраўнік справам Савета Народных Камісараў БССР—М. МАНЫШАЎ.

г. Менск, жнівень 1938 г.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ЗРАБІЦЬ ПАРТКАБІНЕТ ЦЭНТРАМ ПАРТЫЙНАЙ ВУЧОБЫ

Ворагі народа, арудаўшыя ў партыйным кіраўністве Суражскага раёна, п'яма нашкодзілі на ідэалагічным фронце. Яны зрывалі партыйную вучобу, усямі мерамі перашкаджалі камуністам авалодаць ведамі большыма. Адна з аб'ектаў сваёй воражэй дзейнасці трацкіска-бухарынскія падонкі выбралі партыйны кабінет, які доўгі час фактычна не працаваў.

Шмат прышлося працаваць, каб ліквідаваць вынікі шкодлівых, каб ператварыць партыйны кабінет у партыйнае месца, дзе прапаганда і слухачы школ і гурткоў атрымлівалі штодзённую дапамогу. За апошні час партыйнае значна палепшыла сваю работу.

У час выбараў у Вярхоўны Совет БССР у партыйнае праводзіліся парадны агітацыйны, даверных асоб, партыйнае агітацыйнае. Прапаганда і агітацыя атрымлівалі неабходны матэрыял, якім яны карысталіся, праводзілі заняткі сярод выбаршчыкаў. Пасля выбараў работа з агітацыйнага замалоўваецца. У раёне арганізавана 18 агітацыйных, а якім партыйнае трымае пэную сувязь, дапамагае ім даводзіць большыя частка слова праўды да шырокай працоўнай масы.

У партыйнае сістэматычна праводзіцца семінары, кансультацыі, лекцыі, даклады. Днямі мы арганізавалі даклады на тэмы: «Беларусь у мінулыя і пры савецкай уладзе», «Аб міжнародным станавішчы», «Блок трох апарсараў» і інш. Усе тэматычныя даклады і лекцыі пэна ўзьяваліся з выкананнем палітычна-гаспадарчых кампаній, а пасляковым правядзеннем уборкі на калгасных палях.

У раёнай сетцы партасветы ёсць 5 гурткоў па вывучэнню гісторыі партыі, 8 гурткоў палітраматы, дзе вывучаюць статут і праграму партыі, ёсць школа партактыва па вывучэнню гісторыі партыі па першаклассіках і школа па вывучэнню гісторыі народаў СССР. Для прапагандаіст усяго школ і гурткоў у партыйнае арганізаваны кансультацыі і семінары, аказваюцца канкрэтная дапамога ў падрыхтоўцы да заняткаў.

Партыйнае мае альбомы па гісторыі партыі. У бібліятэцы ёсць геаграфічныя карты, вялікая савецкая энцыклапедыя, у дастатковай колькасці творы Маркса, Леніна, Сталіна. Бібліятэка мае палітычную і мастацкую літаратуру.

Да апошняга часу мы гадоўным чынам праводзілі кансультацыі па асобных тэмах з міжнародных і ўнутраных навін, па тэмах, якія вывучаюцца ў школах і гуртках партасветы. Аднак скоро вывесціся, што гэта яшчэ не

задавальняе нашых прапагандаістаў, агітацый і слухачоў. У сучасны момант, прымяняючы вопыт перадавых партыйнае, праводзіцца семінары і кансультацыі больш жыва і цікава. Партыйнае звярнуўся да прапагандаістаў, агітацый і слухачоў з просьбай падаваць у пісьмовай форме пытанні, на якія яны хочунь атрымаць адказ.

У бліжэйшыя дні будзе праведзена групавая кансультацыя з адказам на ўсе паступілыя пытанні.

Вялікім недахопам у рабоце партыйнае з'яўляецца тое, што ён слаба асведомлены камуністычнай сіла, якія знаходзіцца пад паўвагай раёнага цэнтра. У бліжэйшым будучым, каб ліквідаваць гэты недахоп, мы рашылі арганізоўваць два разы ў месяц спецыяльныя кансультацыі для камуністаў сіла. Раёнам партыі абавязваў партыйнае аказваць партыйнае канкрэтную дапамогу, забяспечыць штодзённую адукацыю камуністаў на занятках.

За апошні час расшырылася бібліятэка партыйнае. У ёй налічваецца 4.000 экзэмпляраў палітычнай і мастацкай літаратуры. Зараз бібліятэка ахвотна наведваюць камуністы, якія з'яўляюцца актыўнымі чытачамі мастацкай літаратуры. Партыйнае разгарнуў вялікую падрыхтоўку да партыйнай канферэнцыі па творы Пятра Алексеева Талстога «Хлеб». Да ўдзелу ў гэтай канферэнцыі рыхтуюцца ўсе камуністы раёнай партыйнае.

Перад работнікамі партыйнае ставіць адназначныя задачы. Патрэбна неадкладна наладзіць заняткі антырэлігійнага семінара, семінара камсамольскіх палітшкол, работа якіх у сучасны момант пастаўлена вельмі слаба. Да гэтага часу партыйнае не збіраў мясцовыя цікавыя матэрыялы аб дасягненнях свайго раёна за год савецкай улады, за год сталінскіх пяцігодкаў. Гэта вялікі недахоп, які таксама трэба неадкладна ліквідаваць. Трэба, каб у партыйнае кожны камуніст, кожны працоўны мог убачыць, як у лустры, велізарны дасягненні ў калгасах, сельсаведах, раённым цэнтрах, якія атрыманы пад кіраўніцтвам нашай партыі.

Работнікі партыйнае адчуваюць патрэбу ў канкрэтной дапамозе ад райкома партыі, абкома і ЦК КП(б)Б. А трэба з усяй рашучасцю падкрэсліць, што неабходна дапамога здружэння, асабліва з боку Віцебскага абкома партыі, які не кіруе партыйнае.

Е. Е. МАЛЯУСКАЯ,
загадчык партыйнае Суражскага райкома партыі.

Комсорг тав. Архіпенка

Большызаціна армейскага камсамольнага патрэбу ад кожнага камсамольскага арганізацыі рашучай перабудова ўсёй палітычна-выхавацкай работы. Гэта зразумелі камсамольцы палкавой батарэі, дзе камандзе тав. Калтыгін і палітру тав. Бекерман. Тут камсамольцы займаюць вядучую ролю ў баявой і палітычнай вучобе.

Адзін з лепшых комсоргаў гэтай часткі тав. Архіпенка, які добра ведае кожнага камсамольца на рабоце і вучобе, ведае іх запатрабаванні. Гэта дае магчымасць тав. Архіпенка дыферэнцыяльна падыходзіць да кожнага камсамольца. Набылі палітычна развіты камсамольцы праводзяць гутаркі і адстаўкі таварышам, вывучаюць, якія пытанні яны слаба ведаюць, дапамагаюць ім завесці гэтыя пытанні ў ходзе вучобы. У выніку ў камсамольцаў часці не было ніводнай апынкі ніжэй добра і выдатна.

Рост паспяховасці камсамольцаў у палітычнае абмяроўваўся на сходах і заўбеды прымаўся канкрэтная рашэнні. Комсорг тав. Архіпенка сістэматычна правярае выкананне ўзятых абавязанасцяў, аказвае дапамогу, Камсамольцы тт. Тольні, Касторні, Сярохі, якія раней адстаўалі ў палітычнае вучобе, пры дапамозе тт. Саладухіна, Кузьмінска, Міхайлава дабіліся выдатных паказальнікаў у баявой і палітычнай вучобе.

Усе камсамольцы часта займаюцца ў школах і гуртках саюзнага і партыйнага актыва і прыцягваюць да заняткаў несаюзную моладзь. Заняткі праводзіцца рэгулярна, без зрываў.

У гэтым годзе ў гонар выбараў у Вярхоўны Совет БССР камсамольцы здалі залікі па ўсім прадметах баявой і палітычнай вучобы на выдатна і добра. Камсамольска арганізацыя батарэі часці вырастае на 23 чалавекі. Усе прынятыя з'яўляюцца лепшымі байцамі і камандзірамі, беззаветна адданымі справе партыі Леніна-Сталіна, справе савецкай радзімы.

У камсамольскай арганізацыі ёсць агітатары і біясельчкі. Сярод іх асабліва вылучаюцца камсамольцы тт. Міхайлаў, Тарасаў, Банкоў, Волкаў, якія на вечарах у гадзіны масавай работы заўбеды можна спаткаць у лясніцкіх гутарках і ў палатках за ажыўленай гутаркай і байцамі і камандзірамі. Яны зместаўна расказваюць аб міжнародным становішчы, аб перамогах савецкай і савецкай Саюза.

Комсорг тав. Архіпенка шырока прыцягвае камсамольскі актыва да правядзення розных мерапрыемстваў.

Комсамольцы малодшы камандзір тав. Гілы атрымаў заданне правесці ў батарэі часткі некалькіх гутарак з несаюзнае моладзю аб статуте і праграме ВЛКСМ. У гэтай жа групе ён расказаў «Палажэнне камсамольскай арганізацыі ў Чырвонай Арміі». Заданне ён выканаў на добра. Такіх прыкладаў можна прывесці дзесяткі.

Пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі камсамольцы часта ўсю сваю работу будуюць так, каб выканаць вядучую ролю большызаціна армейскага камсамольца і выхавання камсамольцаў у духу адданасці нашай большызаціна партыі, справе савецкай радзімы.

А. С. ЛЮБИМЦАУ.



Група работнікаў — стаханавцаў дравападрыхтоўчага завода імя Молатова, уступілі ў партыю. НА ЗДЫМКУ (злева направа): П. К. Пыкулі, В. Т. Жыцькоў, А. В. Аўцінкіна, Л. Б. Шульман і З. Ф. Кауфман.

Максімальна скарыстаць мясцовыя рэсурсы

ДУБРОўНА. (Спец. нар. «Звязда»). Дубровенскі раён, размешчаны на ўзбярэжжы Дняпра, багаты ваднай, глінамі і іншымі прыроднымі багацінямі. Раён мае вялікія магчымасці для вытворчасці прадукцыі шырокага спецыяльнага мясцовага сыравіны.

Між тым маюцца рэсурсы скарыставаць вельмі дрэнна. З боку раённых арганізацыі няма патрэбнай увагі да гэтага важнейшага пытання.

— Пры раённым камітэце, — заўважыў нам загадчык панавага аддзела, ён на месцы старшыні раёнаўканкома тав. Владзіміранка, — ёсць штатная прадастаўлена аддзелам мясцовай прамысловасці, але работнікі на гату пасадзілі ніяк не можам падабраць.

Старэйшы Дуброўны добра памятае, як у ранейшыя год у гэтым горадзе і яго ваколіцах саматужнікі ліліся з глыбы дзіцячыя пашы даволі добрай якасці. У сучасны момант, не глядзячы на вялікі попыт на дзіцячыя пашы, гэта галіна вытворчасці канчаткова згорнула. Між тым, спецыялістаў па вырабаванні дзіцячых пашак у раёне няма.

Да 1933 года ў вёсцы Гаршкова існаваў вапнавы завод, які снабаваў Дубровенскі і Аршанскі раёны, а таксама некаторыя раёны Смаленскай вобласці молатым вапняком, які спажываўся, як мінеральнае ўгнаенне. У 1933 годзе гэты завод быў чамусьці згорнут і зараз канчаткова закінут.

У ваколіцах Дубровенскага раёна, на ўзбярэжжы Дняпра, тэрыторыя ў 40—50 кілометраў насчына вапняк. Праўда, месцамі тут праводзіцца аблава вапняк, якія ідзе ў якасці будаўнічага матэрыяла. Але імяна тут, на багатай сыравінай базе, было б вельмі мэтазгодна набудаваць вапняны завод які б вырабляў будаўнічы і дарожныя шпіты, трубы і іншыя матэрыялы.

У мястэчку Ляды ёсць пачынае-чарачыны завод. Побач са снабій асноўнай прадукцыі завод таксама вырабляе гаршкі, мейкі, кветкавыя вазы і іншыя рэчы хатняга ўжытку. Але выпуск гэтай прадукцыі вельмі мёртва. На выбае данай прадукцыі працуюць усяго толькі 4 чалавекі, прычым працае абшара правядзінна прымітна.

Прамысловыя арцелі раёна (швейная, шавецкая, ткацка-трыкатажная, вярочная і інш.) гадоўным чынам

размешчаны ў самім м. Дуброўна і мястэчку Ляды. Але працуюць яны дрэнна. Старшыні арцельнае прыцягваюць вельмі мала ініцыятывы ў справе пашырэння асартыметра прадукцыі і паліпшаўня якасці.

Возьмем да прыкладу ткацка-трыкатажную арцель «Чырвоны ткач». За першае паўгоддзе арцель па трыкатажу надала прадукцыі на 73 тыс. рублёў. Зусім не вышучана трыкатажная мужчынская білізна, якой па плану трэба было за першае паўгоддзе выпусціць 4.100 штук. Дзіцячай трыкатажнай білізнае замест 23.300 штук вышучана толькі 2.914 штук. Нічога не вышучана з верхняга баваўнянага трыкатажу, а яго было залічана 1.800 адзінак.

Пры добрай-жа пастаўноўцы работы, пры належнай запікаўнасці работнікаў арцель (старшыня арцель тав. Зіпман) да выпуску прадметаў шырокага спецыяльнага мясцовага плана не толькі поўнасна выканаць план па асартыменту, але намагаюць яго пашырыць. Арцель зольна выпуская такія тавары, як напрыклад коўдры, протэсты і інш.

У м. Ляды ёсць вялікая вярочная арцель «Чырвоны Кастрычнік». У ёй працуюць 300 чалавек. Асноўны від прадукцыі арцель — гэта вярочны, дражкі і мопкавіна. Але і тут справа абстаіць далёка не добра.

У цядаўні мінутым арцель вырабляла падонкіны (вярочная фарбаваная пшаніца). У сучасны момант гэты від прадукцыі чамусьці зусім перастаў вырабляцца.

Па рашэнню Саўнаркома СССР рад арцельнае Саюза, у тым ліку і даная арцель, павінны ў гэтым годзе асацыі і выпусціць працу і вярочку з вапняк. У гэтых адносінах абсалютна нічога не зроблена.

Можна назваць рад прадметаў шырокага спецыяльнага, якія арцель «Чырвоны Кастрычнік» зольна вырабляць, як напрыклад вярочныя пшеничныя карэйны, гамакі, сеткі для більярда і інш. Але ў гэтым пытанні яшчэ нічога не асмелься праявіць патрэбнай ініцыятывы.

Час ужо раённым арганізацыям, Наркампраму па-сур'ёзнаму заняцца работай мясцовай прамысловасці.

З. ЛАРЫСАУ.

НАСУСТРАЧ ІІ СЕСІІ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА СССР

МНОЖАЦА СТАХАНАўСКІЯ ПОСПЕХІ

Калектыву работнікаў мясцовага станкабудаўнічага завода імя Варашылава сустракае набліжаюцца другую Сесію Вярхоўнага Совета СССР новымі вытворчымі пераходамі. Лепшыя стаханавцы завода, рыхтуючыся да Сесіі, значна павялічылі прадукцыйнасць і якасць працы.

Стругалычкі такарнага цеха тав. Пінгусы на стружцы шпіт да рэвалюцыйна-свядальнага станка РС-3 выконвае свае нормы на 270—300 проц. Нядаўна прыняты ў кандыдаты пар-

тыі токар тав. Ідэльсон на працэсе абточкі шаспяронак выконвае нормы сваю паша на 200 проц.

Добрыя поспехы ў рабоце дабіліся стаханавцы загатоўчага цеха. Тав. Зусмановіч, працуючы на рэзы загатоўча адначасова на трох станках, дае 220—230 процантаў нормы.

Стаханавцы кавальскага цеха тт. Сакольнік і Гольдберг, выдаўна прыняты ў кандыдаты партыі, штодзённа выконваюць свае нормы на 170—180 проц.

ПАДАРУНКІ ЛЕСАРУБАў

У азнаменаванне набліжаюцца другой Сесіі Вярхоўнага Совета СССР лесарубы Броўскага лесаўчастка (Бабруйскае раён) значна павялічылі сваю прадукцыю. Лесарубы тт. Тоўціш А., Рыгорыў, Пятроў, Тоўціш І. і інш., працуючы на загатоўцы лесаматэрыялаў, выконваюць свае нормы на 450—470 проц., загатоўляючы 76 кубаметраў лесаматэрыялаў, замест 16 па норме.

П. ЛОСЬ.

Крычаўскі цементны завод прыступіў да вытворчасці новай маркі высокакачэснага цэменту. Змена работнікаў (майстар тав. Несцяпанка) цэха аб'явіла і жніўня выканалі дзейную вытворчую праграму на 124 проц.

Асноўны стаханавцы гэтага цеха тт. Паладзед і Галочка выканалі свае нормы на 130—140 проц. **В. ЦІХАНОВІЧ.**

РАСЦІЦЬ І ВЫХОўВАЦЬ БЕСПАРТЫЙНЫ АКТЫў

За час выбарчай кампаніі ў вайсковай частцы, дзе камісарам тав. Назаранка, выраза вялікі актыва агітацыйнае ў асяроддзі чырвонаармейцаў і камандзіраў. Актыва праводзіць штодзённую агітацыйна-прапагандаістскую работу сярод байцоў, сямей начальнікага і каманднага састава, а таксама сярод работнікаў і калгаснікаў.

Пасля выбараў агітатары правядлі многа гутарак на розныя палітычныя тэмы. Яны падрабязна расказалі бай-

цам аб выніках Першай Сесіі Вярхоўнага Совета РСФСР і БССР, аб гераічных пераходах савецкіх лётчыкаў, а таксама і аб міжнародным становішчы.

Аднак, трэба адзначыць, што партыйна арганізацыя часта мала аддае ўвагі выхаванню новага беспартыйнага актыва. Вельмі слаба яшчэ працуе і са спачувачымі, не дапамагае ім у палітычным росце.

Вас. ПЕТУХОУ.

ПАДРЫўНАЯ РАБОТА РАЗВЕДАК КАПІТАЛІСТЫЧНЫХ КРАІН І ІХ ТРАЦКІСЦКА-БУХАРЫНСКАЙ АГЕНТУРЫ*)

— 0 —
А. ВЫШЫНСКІ

Наколькі англіскае разведка тонка дзейнічае, відавочна не толькі з паходжаных Лякарта, але і другога англіскага разведчыка Рэйлі. Летам 1925 г. гэты Рэйлі перайшоў да нас праз фініянскую граніцу з пашпартам купца Штэйнбергера. Рэйлі быў адным з удельнікаў змовы Лякарта. Рэйлі паказаў, што ён прыходзіў у СССР з мэтаю арганізацыі тэрарыстычных актаў, паднаваў, дыверсій, паўстанняў і т. д. Ён паказаў, што быў асабіста ў Чэрчыла, які даваў яму ўказанні аб тэрарыстычнай дзейнасці. Паказанні Рэйлі былі напачатку падвержаны часткова матэрыяламі, узятымі ў яго самаго, часткова матэрыяламі, якія знаходзіліся ў нас у руках.

У Ленінградзе была арыштавана група былых калчакавіцкіх афіцэраў, якая была звязана з загадчыкам консуляцыйнага віцэ-консуляцыйнага ў Маскве нейкім Уэйтам. Гэта група падрыхтоўвала ўвару ў Кромлі і ў Вялікім театры. У ноч на 3 чэрвеня 1925 г. імі была зроблена зброя ўваруць дом пабуды АДПУ. На месцы аказалася меліпавалі бомба, прычым меліпін — французскага паходжання, а абалона бомбы — англіскага. 7 чэрвеня 1927 г., як вядома, у Польшчы быў забіты тав. Войкаў. Англіскае газеты талды надрукавалі інтэрв'ю з былым парожым дыпламатам Сабіным, палкам апраўдзеным гэта абавязкова, вырываючы тым самым запікаўнасць у гэтым забойстве англіскае канспірацыйнае груп. Таго-ж часу былі арганізаваны крупныя дзеянні на якой ехалі нам цяг. АДПУ Беларускай рэспублікі тав. Опанскі, які вёз арыштаванага польскага шпёна, вальтэрыка, дыверсанта. Тав. Опанскі і шпёфер дрэзыны былі забіты 7-ж ліпеня былі кінуты дае бомбы ў Ленінградзе. У канцы мая ў Ленінградзе быў пад-

пален скартад ончпрывасяў. Арганізацыя падпаў загадчык складала эстонца Уейлд, які прапавуў па заданню англіскае разведкі. Янчэ раней быў падпаў пад тав. Ленінград. Тут падпалышчыкам аказаўся фін, які прапавуў па заданню фінскіх агентаў англіскае разведкі. Усё гэта гаворыць аб тым, што англіскае разведка прапавуў а энергічна і паслядоўна, ствараючы агітацыйны пункт у літвінскіх дзяржавах, пераходзячы да нас сваіх разведчыкаў, дыверсантаў, школьнікаў.

Усё гэта агрэсіўнае дзейнасць англіскае разведкі з'яўляецца ні чым іншым, як рэзультатам агрэсіўнай палітыкі кансерватыўнай партыі і тагачаснага англіскага ўрада. Аб гэтым гаворыць матэрыялы тых міжнародных дыпламатычных адносін, якія на працягу ўсяго перыяда Іюванання савецкай улады рэсуюць агрэсіўную пазіцыю англіскае дыпламатыі, адлюстраваннем якой і з'яўляецца накіраваная супроць нашай краіны дзейнасць англіскае разведкі.

Абвастранне адносін паміж Савецкім Саюзам і англічанамі зайшло сваё характэрнае выражэнне ў забойстве Вароўскага. Забойства тав. Вароўскага — не выпадковы тэрарыстычны акт. Гэта быў адзін з актаў, якія з'явіліся рэзультатам правакацыйнай абстаноўкі, створанай, гадоўным чынам, англіскай кансерватараў вакол нашай мірнай дэлегацыі, узначальваўшайся тав. Вароўскім.

Эканамічная палітыка, да якой мы перайшлі ў 1921 г. і ў пачатку 1922 г., арышчала капіталістычныя колы замежных дзяржаваў надалей на тое, што славоборнітва паміж капіталістычнай і мадэльна савецкай гаспадарчай законачыцца таржаством старых капіталі-

стычных прынцыпаў, якія і прывядуць уроще да ліквідацыі СССР. Аднак развіццё новых прадукцыйных сіл у нашай краіне, паспяховыя развіццё нашай эканамічнай палітыкі ў ітарэсах савецкае расцаравалі іх. Гэтыя колы зразумелі, што разглядаць новую эканамічную палітыку так, як разглядалі яе Вінуоў, Бухарын, Троцкі і т. п. збралі, могуць толькі спыніць або гупняць. Тады капіталісты пачалі вышываць новыя шляхі для ліквідацыі СССР.

Трэба мець на ўвазе, што наўдча польскага наступлення ў 1920 г. на СССР таксама адыграла сваю ролю ў справе ўжывання новых шляхоў барацьбы супроць нашай краіны. З 1921 г. паміж СССР і Англіяй завязавалася жорсткае дыпламатычнае перастрэлка па самых розных акалічнасцях, аднак, ускрываючы адну асноўную тэндэнцыю англіскае кансерватараў, англіскае раякцыйнай буржуазіі — арганізаваць інтэрвенцыю і дабіцца ліквідацыі савецкай дзяржавы.

Можна апасацца на некалькі шкады дакументаў. Такава, напрыклад, наша нота ў чэрвені 1921 г. міністру замежных спраў Англіі лорду Керзону, у якой савецкі ўрад выкрываў факт падтрыманна англіскае ўрадам розных банд беларудзейніччына.

У кастрычніку 1921 г. савецкі ўрад заявіў пратэст англіскаму ўраду з паводу таго, што з мэтаю ўжывання борагаў нашай рэспублікі ў Влэдзістоў на германскім параходзе «Франк Фердынанд» быў дастаўлен рад беларудзейніччына брытанскіх афіцэраў, апраўтачых у брантэскую форму пры англіскае зброі.

Англіскае ўрад у сваю чаргу не ўпучкаў вынаду направаваць дыскрэдытаваць савецкі ўрад. У 1923 г. ў Ленінградзе быў арыштаваны і асуджан нейкі мом сінбёр Будкевіч. Гэты Будкевіч быў польскім шпёнам і адначасова агентам «Інтэліжэнс-Сервіс». Як толькі быў вынесен прыгавор аб расстрэле

Будкевіча, зараз-жа прадстаўнік Англіі Холдсн заявіў Чырвонаму свай працэс, патрабуючы адмены расстрэлу.

Калі-ж мы напшучалі разведчыка гібэды самой «Інтэліжэнс-Сервіс», то нам была прад'яўлена нота англіскага ўрада, вядома пад імем сульціманума лорда Керзона. На кожны радок гэтага ультыматума наш народ адказаў адзінаццеразным новым эскадрылляў самалётаў.

Забойства Вароўскага было тэрарыстычным актам супроць прадстаўніка нашай дзяржавы, і гэты акт не быў адзіным, які англіскае разведка арганізавала супроць савецкіх прадстаўнікоў. Англіскае разведка актывна павяла за Чырвыным. «Інтэліжэнс-Сервіс» — арганізацыя, якая не толькі збірае весткі шпёнскага характара, але і не пагарджае ніякімі сродкамі барацьбы — шкодлівым, тэрарам, дыверсіямі.

Дзейнасць англіскае разведкі ў СССР ярка характарызуе яшчэ адзін факт, які меў месца ўжо ў апошні перыяд. Тут маюцца на ўвазе група агентаў англіскае разведкі, якая з'явілася ў нас у канцы 1930 г. пад імям групы тэхнічнай дапамогі «Метро-Віктор». Гэта справа характэрна тым, што яна з'яўляецца вельмі яркім прыкладам падрыўнае дзейнасці англіскае разведчыкаў, умелых спалучаць у гэтай дзейнасці глыбокую маскыроўку з выключным верагодствам.

Гэта група англіскае афіцэраў, якая з'явілася ў нас пад імям інжынераў, звязалася з некаторымі нашымі інжынерамі, у прыватнасці на электрастанцыях у Маскве, Ленінградзе, Горкім, Іванаве і Орхаве-Зуева і іншых прамысловых раёнах. Яны ставілі сваёй задачай падрыхтаваць вывад гэтых станцыя са строю, у выніку ўзнікнучыя ваіны арганізаваць такі удар па нашай энергетычнай гаспадарцы, які-б адраў паралізаваў дзейнасць розных прадпрыемстваў, пераважна працуючых на абарону.

«Інтэліжэнс-Сервіс» такім чынам дзейнічала з пэўнага роду разлікам на будучае, арганізуючы свае лорныя пукцы ў нашым тылу і фармуючы свае

кадры шпёнаў і разведчыкаў, якія павінны былі прысяі ў рух гадоўным чынам у пачатку ваіны. Гэты метад работы асабліва майстэрска ўжываецца трыма разведкамі — англіскай, нямец

У СОВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Днямі адбылося чарговае пасяджэнне Савета Народных Камісараў БССР. Соўнарком разглядаў пытанне аб ходзе выканання плана камбайнавай уборкі ў Слуцкім і Уваравіцкім раёнах.

Выключна дрэнна падрыхтоўка да камбайнавай уборкі, наўменне скарыстаць перадавую сельскагаспадарчую тэхніку, адсутнасць аператыўнага кіравання ходам камбайнавай уборкі з боку райвыканкомаў і МТС гэтых раёнаў паставілі пад пагрозу зрыну выкананне плана ўборкі камбайнамі. Па Слуцкаму раёну пры агульным выкананні плана ўборкі зернавых на 44 проц. план камбайнавай уборкі выкананы толькі на 18 проц., па Уваравіцкім раёне толькі на 25 проц., пры агульным выкананні плана ўборкі зернавых на 54 проц. У гэтых раёнах дрэнна арганізавана работа па скіраванню і абмотцы. У Слуцкім раёне скіраванне і абмотка зусім не распачаты, па Уваравіцкім раёне абмотана 6 проц. пашы ўбранага ўраджаю.

Совет Народных Камісараў указвае старшым слухачам і уваравіцкім РК т. Пылаву і Рудкоўскаму на дэуцінасць з іх боку большвешкай бацьбы за пасяховае правядзенне ўборкі багатага ўраджаю і неадвальнае кіраванне ўборачнымі работамі. Дырэктару Кучынскай МТС тав. Курбо абавязана сурова вымова.

Старшым організацыям па абласцях рэспублікі прыняць усе меры да зацэлянага выканання плана камбайнавай уборкі і стварэння неабходных умоў для работы камбайнераў.

Совет Народных Камісараў разглядаў таксама пытанне аб становішчы работ па масавай меліярацыі і палешанню лугоў і пасьбішчаў у калгасах БССР.

Соўнарком адзначыў, што гэта важнейшая работа па рэспубліцы праходзіць яўна неадвальна. У раёне раёнаў (Сіроцінскім, Клімавіцкім, Нараўлянскім, Чачэрскім і інш.) план масавых меліярацыйных работ фактычна сарван.

Совет Народных Камісараў папярэджвае старшым райвыканкомаў і старшым організацыям па абласцях, што яны нясуць поўную адказнасць за выкананне плана масавай меліярацыі і абавязу іх устанавіць календарныя тэрміны выканання работ па раёнах і МТС. Белсельгаснабу прапанавана забяспечыць лугобалотны інвентар запчастымі часткамі. Даручана Наркамспрому забяспечыць выкананне праграмы ў гэтым напрамку.

Наркамзему БССР прапанавана размярваць па раёнах культуртэхніку, якая заканчваецца ў вяршыні курсу пры Горакіім сельскагаспадарчым інстытуте. У раёнах дзе ў штатах райзнамя культуртэхніку, аграгаспадарчых кіраўніцтва работамі па асаваенню новых зямель і палешанню лугоў і пасьбішчаў ускласі на старшых агразнамя райаў і МТС і раённых меліяратараў.

Уборка збожжавых у Палесці займае першае месца ў плане жыцця і адукацыі і яравых каласавых выканаў толькі на 72,4 проц., а такіх раёнаў як Лужскі — усяго на 59,8 проц. У гэтым раёне збожжа стаіць нязжатым і асыаенца.

Адной з асноўных прычын запознення ўборкі з'яўляецца тое, што ў Палесці абласці яшчэ існуюць антыгаспадарчыя настроі. Тут камбайн неацэняюцца і на ўборцы ігнаруюць. 6 палобным становішчы на Палесці «Звязда» не вельмі даўно выступала. Не большвешкай вывады ў вобласці з зроблены. План камбайнавай уборкі в вобласці выкананы толькі на 23,6 проц. Такія раёны, як Нарыцкі, Капатэвіцкі, план выкананы на 17—20 проц. пачату жыцця і да 29 ліпеня семі камбайнамі Даманавіцкай МТС убрана толькі 290 гектараў, замест плана 1220. ама якая вывады вырастаюць на паўднёвай камбайна за ўвесь сезон складала на 1 гектара і на паўночным—35. Гэта гучыцца тым, што МТС не падрыхтаваны камбайна і ў час работы іх рыхавіцца рамонтвалі, мянялі рэзавіцкі, утулілі і іншыя часткі. МТС з забяспечыла машыны запчастымі часткамі, як заклікі для палатна, лані, шатуны.

На паўночным камбайне камбайнер тав. Алісімава за 10 дзён зжала



Совская моладзь ідзе ў вышэйшыя навукальныя ўстановы. На ЗДМКУ: група дзячэц, якія скончылі 2-ю месячную сярэднюю школу і паступілі на медыцынскі інстытут. Злева направа: Р. М. Салавейчык, Л. М. Агульскі, А. М. Німкевіч і С. Е. Маршак. Варажонца дамоў пасля адцы першых іспытаў. Фото С. Грына.

ДЗЯЎЧАТАМ І ХЛОПЦАМ

(Вясельная застольная)

Добры дзень, дзяўчаты!
Добры дзень вам, хлопцы!
Каравай вясельны
Вам іясу ў каробцы.

Пірагоў пшанічных
І кілбас і сала,
Саланіны тлуства
І песень ні мала.

Вось у дзень вяселья
Вас я пачастую
Сваім караваем,
Песняй павішчу.

Песняй вясёлай,
Як і жыццё ваша
Буду вас вітаць,
Бо вы радасць наша.

Не будзь таіцца,
Ды яно і не дзіва,
Што сёння разам
З вамі я і пачастую.

Радасна багарама,
Што ак ні для кога,
Адчынены к ішчасцю
Вам усе дарогі.

Што расці вам можна
Высока пад неба,
Мень сабе багаче
Столькі, колькі треба.

Што гадзе ўсіх вас
Родны бацька Сталін,
Каб вы, як ніколі,
Магутным сталі.

Каб вам расступіліся
Глыбіня і горы,
Каб вы пакаралі
Сабе ўсе прасторы.

Каб імя насілі —
Сталінскія дзеці,
Каб пра вас грывела
Слава ва ўсім свеце.

І наўсёмі самі
Вы таго-б жадалі,
Чаго ад вас хоча
Родны бацька Сталін.

А за гэта з вамі
Не рабіць-жа сварку,
За напеа ішчасце
Мы ўнімом чаркі!

Адам РУСАН.

Весела адпачываюць дзеці Палесся

Весела і радасна праводзяць свей летні адпачынак школьнікі Палесся. Сёння ў Палескай вобласці працуе 17 піонерскіх лагераў, якія працуюць да лета 2.200 дзяцей, і абласны дзіцячы санаторый, які працуе ў 300 дзяцей.

1.580 дзяцей ужо пабылі ў лагерах 28 ліпеня ў лагерах выехала другая група ў колькасці 370 чалавек.

Для дзяцей калгаснікаў у 7 калгасах вобласці арганізаваны калгасныя піонерскія лагера, разлічаны на 290 чалавек.

Для дзяцей, не ахопленых піонерскімі лагерамі, у гарадах і мястэчках арганізавана 26 дзіцячых пляцовак.

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЦВА БЕЛАРУСІ ПАТРАБУЕ АЗДАРАЎЛЕННЯ

Гіганцкая перамога савецкімі ў нашай краіне, існуючыя клопаты партыі і ўрада аб народзе, яго матэрыяльным добрабыце і культурным развіцці стварылі ўмовы, пры якіх непамерна вырастае і расвіта пыльным цветом сацыялістычная культура беларускага народа. Гэты росквіт культуры выражаецца ў росце прадукцыйнасці працы рабочага і калгасніка, у гіганцкім павелічэнні сеткі сярэдніх і вышэйшых навукальных устаноў, у росце сеткі тэатраў, клубаў, кіно, парку культуры і адпачынку, дзяржаўных фабрычна-заводскіх і сельскіх бібліятэкаў у павелічэнні культурнага забавання грамадзяніна краіны сацыялізма.

Агульным росце культуры, жадае працоўных авалодаць вышнімі марксісцка-ленінскай тэорыі, жадае пазнаёміцца з лепшымі ўзорамі савецкай і сусветнай мастацкай літаратуры, выклікалі нябачаны пошты на кнігу. Яна стала першай неабходнасцю ў быту рабочага, калгасніка, савецкага інтэлігента. І таму, зусім не выпадкова, што Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі ў свой час аказалася найбольш засмечаным розным траікіска-бухарынскім і нацыянал-фашысцкім атрэм, якое пралезла туды з фашысцкай герман-польскай падвароты, каб выконваць загалі сваіх гаспадароў, — сарваць выданне добракасных савецкіх кніг. Варагі народа нямала нашкодзілі на гэтым алгазным участку ідэалагічнага фронту БССР.

Пасля выкрыцця маперых агентаў герман-польскага фашызма, новае кіраванне Беларускага выдавецтва пры дапамозе партыйнай арганізацыі павіна было арганізаваць увес калектыву на кутэйшую ліквідацыю вынікаў шкідніцтва. Між тым, цяперашняе становішча спраў у выдавецтве гаворыць аб тым, што ўся работа па ліквідацыі вынікаў шкідніцтва і наладжанню чоткага выпуску кніг звязана да шумкі, траскаці і ператакавання сталаў з месца на месца.

Чаго, напрыклад, варта таае становішча, калі па віне выконвачага абавязкі дырэктара выдавецтва тав. Яцкевіча з-за няўмення арганізаваць работу ў друкарнях, апрача падручнікаў, ліжыць 290 назваў розных кніг, на суму 2.182.000 рублёў. Чым можна назваць той факт, што на сыхлаз Беларускага выдавецтва ляжыць велізарная колькасць марксісцка-ленінскай, партыйна-масавай і іншай літаратуры на агульную суму ў 1.450.000 рублёў у той час, калі яе нехапае ў гарадах і раёнах рэспублікі. Толькі наўменнем і неадчайным ліквідацыя вынікаў шкідніцтва можна тлумачыць тое становішча, якое існуе зараз у алгазным і рэспубліцы выдавецтве масавай кнігі.

Алеўніым паказальнікам работы Беларускага выдавецтва з'яўляецца ход выканання плана па выпуску гатавай кніжнай прадукцыі. І тут, як у кроплі вады, адбываецца ўся ганебна-дрэнная работа выдавецтва.

Гадавы план выпуску кніг за першае паўгоддзе выкананы толькі на 32,6 проц. па назвах і на 25,5 проц. па аргументах. Сектар дзіцячай літаратуры (старшы рэдактар тав. Цырлін) выкананы план выпуску кніг толькі на 5 проц., сектар дзіцячай літаратуры (старшы рэдактар тав. Гарбуноў) — на 18 проц., сектар палітычнай літаратуры (старшы рэдактар тав. Драгун) — на 27 проц. і т. д.

Лічаныя дні астатлія да пачату навукальнага года, а цяперашні ход ра-

боты па выпуску падручнікаў стварае сур'ёзную пагрозу, што школьнікі не атрымаюць неабходных вучэбных дапаможнікаў да пачатку вучэбнага года. З 70 назваў падручнікаў выдана толькі 42. Пры гэтым, падручнік агборт для НСШ выдан тиражом у 15.000 у той час, калі яго неабходна было выдасці тиражом у 20.000. Па віне Беларускага выдавецтва школы 24 раёнаў рэспублікі вымушаны будучэ астацца без гэтай кнігі.

Кожнаму зразумела, што свечасовае і поўнае задавальненне савецкіх школ добракаснымі падручнікамі — справа вялікай палітычнай важнасці. І толькі аднаму тав. Яцкевічу гэта, чамусьці, неацэняема. Тысячы педагогаў, сотні тысяч савецкіх школьнікаў хвалюцца і чакаюць новых падручнікаў. І толькі кіраўнікі Беларускага выдавецтва скрозь пальцы глядзяць на гэту важнейшую справу.

На нарадзе ў ЦК КП(б)Б, якая адбылася 4 ліпеня, тав. Яцкевіча абавязалі закончыць выпуск падручнікаў да 1 верасня. А на другі дзень пасля нарады ён пайшоў у адпачынак.

Дзейнасць тав. Яцкевіча ў якасці выконвачага абавязкі дырэктара не толькі не спрыяе ліквідацыі вынікаў шкідніцтва, але яшчэ больш забывае вытворчы працес у выдавецтве.

Недапушчальна дрэнна абстаіць справа з выпускам твораў Леніна і Сталіна і іншай палітычнай літаратуры. У гэтым годзе па плану неабходна было выпусціць 10 тамоў твораў Леніна. Да гэтага часу не выпушчана ні аднаго.

Старшыя рэдактары сектараў клопачна толькі аб тым, каб як-небудзь кутэй шкідніцтва і прапаштурхнуць аб я друкарню, зусім не цікавяцца аб яе лёсе ў час вытворчасці. Атрымліваюцца, што брак у кнізе выяўляецца не па сігналам экзэмпляра, а пасля надрукавання ўсяго тиража. Адсюль — наўторная перапраца, лішняя трат часу, паперы і дзяржаўных сродкаў.

У уочнай групе (загядчык тав. Горцаў), якая павіна забяспечыць правільныя кантроль і ўлік руку лістаў, — хаас і неразборчыка, што ў значнай меры тармозіць выкананне плана выдання кніг.

У Беларускага выдавецтва вялікі процант браку і людзі як-бы выкліцы з гэтым ганебным становішчам. Так, напрыклад, быў выпушчаны сельскагаспадарчы плакат, які пасля надрукавання ўсяго тиража быў забракаван. 30.000 рублёў было выкінута на-вонер. Па віне рэдактара сельскагаспадарчага сектара тав. Пузікава быў дапушчаны брак у кнізе «Рыхтуецца да сельскагаспадарчай выстаўкі». Па віне рэдактара дзіцячага сектара тав. Нёмра рабіліся пераборкі ў казцы С. Маршак «Пажар» і інш.

Усё гэта — не выпадковасць гэта сістэма парочнага кіравання з боку людзей, якія не маюць ніякага права і не павіны кіраваць такім алгазным прадпрыемствам, якім з'яўляецца Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі.

Зусім не зразумела, чаму пры наяўнасці фактычнага зрыну работы Беларускага выдавецтва Яцкевіча астаецца на пасадзе выконвачага абавязкі дырэктара. Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі патрабуе неадкладнага аздаравлення і ўмацавання апарата новымі, здольнымі, адпаведнымі справе большвешкай партыі кадрамі.

Г. ТАРАН.

У ПАЛЕСКАЙ ВОБЛАСЦІ ІГНАРУЮЦЬ КАМБАЙНЫ

Уборка збожжавых у Палесці займае першае месца ў плане жыцця і адукацыі і яравых каласавых выканаў толькі на 72,4 проц., а такіх раёнаў як Лужскі — усяго на 59,8 проц. У гэтым раёне збожжа стаіць нязжатым і асыаенца.

Адной з асноўных прычын запознення ўборкі з'яўляецца тое, што ў Палесці абласці яшчэ існуюць антыгаспадарчыя настроі. Тут камбайн неацэняюцца і на ўборцы ігнаруюць. 6 палобным становішчы на Палесці «Звязда» не вельмі даўно выступала. Не большвешкай вывады ў вобласці з зроблены. План камбайнавай уборкі в вобласці выкананы толькі на 23,6 проц. Такія раёны, як Нарыцкі, Капатэвіцкі, план выкананы на 17—20 проц. пачату жыцця і да 29 ліпеня семі камбайнамі Даманавіцкай МТС убрана толькі 290 гектараў, замест плана 1220. ама якая вывады вырастаюць на паўднёвай камбайна за ўвесь сезон складала на 1 гектара і на паўночным—35. Гэта гучыцца тым, што МТС не падрыхтаваны камбайна і ў час работы іх рыхавіцца рамонтвалі, мянялі рэзавіцкі, утулілі і іншыя часткі. МТС з забяспечыла машыны запчастымі часткамі, як заклікі для палатна, лані, шатуны.

На паўночным камбайне камбайнер тав. Алісімава за 10 дзён зжала

РАСТРАНЖЫРВАЮЦЬ КАРМЫ

Не кланюцца аб стварэнні кармоў базы ў калгасах «Краіна Совету», олапата сельсавета Рудэскага і інш. Аб гэтым гавораць многія факты.

Сенаўборка закончана, а яшчэ да тага часу ні адзін багарадзі не зарыхавіць наколамага сена. Конкоі аркаўка, Мірончык і Макаравіч без агі і нормы возяць кармы на стайню, там сена і ваюшына валяецца за жалавані і ляжыць пад нагамі ў коней. Калгаснікі без ўсякага дазволу бяруць кармы са стайні. Старшы конкоі Дзержа на гэта не звяртае ўвагі.

У першай, другой і чацвёртай брыгадах пасля ўборкі канюшыны на плошчы 15 гектараў не праведзена падгробка, і там гіне каштоўны корм. Усё гэта можа прывесці да таго, што да вясны не будзе чым карміць жывёлу.

С ДЗЯНТО.

Роля Польшчы ў планах германскага фашызма

Гісторыя ўзнікнення і фарміравання польскай імперыяльнай іе граіцтва з'яўляецца з краінамі Антанты і ігай нацыі. Дзякуючы непамернай дапамозе Францыі, Англіі, Амерыкі і іншых імперыяльна-капіталістычных і аформілася імперыяльная Польшча. Ад Антанты і Лігі нацыі атрыла Польшча фактычна цяперашняе ашчы. Не адзін раз Ліга нацыі і раніца аказалі істотную дапамогу польскай імперыяльнай адукацыі, к і ў вясных Завалася-6, што ўсё та павіна пасаа звязала Польшчу Лігай нацыі, з французскай сістэмай запастаснасці (Францыя, Чэхаславакія, Італія), пачынаў пагроза германскага ванша зарывае ў роўнай меры і дзішчу. Польшча павіна была-б агуна падтрымліваць мэрпрыемствы іі нацыі, накіраваныя да захавання ру, арганізацыі калектывнай безапаснасці.

Аднак у сапраўднасці ў даны момант мы наглядзем зусім ішную карпію ў знешне-палітычнай арыентацыі польскай імперыяльнай адукацыі: я моым труба выдзеліць два зганы, якія ама адраінаюцца адзін ад аднаго.

Першы этап можна хралалагічна абсаваць з моманту ўзнікнення Польшчы і да 1933—34 гг. У гэты перыяд польска арыентавалася ў асноўным на гэты нацыі і Францыю, з'яўлялася льш-менш актыўным удзельнікам усіх прапрыемстваў, правадзіла Ліга нацыі і Францыя, у тым ліку і вакарнае супроць Германіі, з'яўлялася р'ваным фактарам французскай сістэмы безапаснасці.

К 1933 годзе ў знешне-палітычных адносінах Польшчы па Лігі і сваёй саюзцы Францыі наступае змяненне ахалджанне, прыводзячы, урэшце, да круха павароту ў знешне-палітычнай арыентацыі Польшчы. У студзені 1934 года польска заключыла з Германіяй палічальнае пагадненне.

Весела адпачываюць дзеці Палесся

Весела і радасна праводзяць свей летні адпачынак школьнікі Палесся. Сёння ў Палескай вобласці працуе 17 піонерскіх лагераў, якія працуюць да лета 2.200 дзяцей, і абласны дзіцячы санаторый, які працуе ў 300 дзяцей.

1.580 дзяцей ужо пабылі ў лагерах 28 ліпеня ў лагерах выехала другая група ў колькасці 370 чалавек.

Для дзяцей калгаснікаў у 7 калгасах вобласці арганізаваны калгасныя піонерскія лагера, разлічаны на 290 чалавек.

Для дзяцей, не ахопленых піонерскімі лагерамі, у гарадах і мястэчках арганізавана 26 дзіцячых пляцовак.

Германскі план у Палесці

Пачынаючы з гэтага моманту Польшча ўсё глыбей і глыбей уваходзіць у знешне-палітычны фарватэр Германіі, які кіруючай сілы агрэсіўнага «блока», паслухмяна і бесцэрнага выконваючы ўказанні Берліна. Указанні гэтыя аводзіліся да таго, каб сарваць заключэнне Ухольдзя пахта, разбурыць Лігу нацыі, Малу і Балканскую Антанты, расстроіць французскую сістэму безапаснасці, іаляваць Францыю, Чэхаславакію, СССР, прыліжваю на бок агрэсіўнага блока пабольш дзяржаў або, па крайняй меры, нейтралізаваць іх, падрыхтаваць такім чынам антысавецкую ваіну і новую сусветную бою за перадад свету.

З вопыту сусветнай ваіны вядома, якое значэнне мелі Балканскія краіны і Прыбалтыі, і прыватнасці для аўстра-германскага блока. У даны момант для агрэсараў, у асаблівасці для Германіі, гэтыя краіны маюць асаба важнае ваіна-стратэгічнае значэнне і як крыніцы сельскагаспадарчай сыравіны і прамысловай (Румынія — нафта, Швецыя — руда), ды і рознага роду тавараў. Адсюль зразумела таа выключная ўвага, якую аддае Германія гэтым краінам. Апрача эканамічнага ўздзеяння яна прабуе падарлаваць іх сабе і палітычна, адарваць ад Лігі нацыі (Францыі, Англіі, або-ж зрабіць іх «нейтральнымі», што раўназначна адрыну, скаліцаць антысавецкія блокі, якія маглі-б даць супраціў ў крадцы, калі не прыняць удзел у ваіне.

Ва ўсіх гэтых мэрпрыемствах Польшча прымае самы актыўны удзел. Паколькі аўтарытэт фашысцкай Германіі моцна падмацаў у Прыбалтыі краінах і яе там заслужана апасаюцца, на сімгу выпускаюць «нейтральную» Польшчу. Палкоўнік Бек, ды і іншыя міністры Польшчы, няспына раз'язджаюцца па гэтых краінах, узмошнена прапавяпа па гэтых краінах, узмошнена прапавяпа дзючы «нейтралітэ» і «неўмяшчанне» ў

Германскі план у Палесці

парты за ўсё, міжнароднае супрацоўніцтва, маючы саа выразанне ў лозунгу калектывнай безапаснасці. Аўтаматычна, без спецыяльных дагавораў гэты лозунг рэалізаваўся ў чэхаславацкай праблеме. Імяна факт безагаворачнага супрацоўніцтва Англіі і Францыі, Савецкай Расіі і Злучаных Штатаў, не гаворачы ўжо аб сымпатыях малых дзяржаў, вырашыў пытанне. У аўстрыіскім пытанні дзейнічалі ўсхваляваныя дзюхавковыя пакты. Аўстрыя мела таа дагаворы з Італіяй і Венгрыяй, мела і з Германіяй. Аказалася, што таакі ты дагаворы не ма каштоўнасці. Яны не вытрымалі іспыту. У чэхаславацкім пытанні дзейнічаў прымыны паплектывнай безапаснасці і не бескарнае аіанна. Германія павіна была адступіць».

Не глядзячы на тое, што Польшча, як і Чэхаславакія, з'яўляюцца ўдзельнікам французскай сістэмы безапаснасці, знаходзіцца ў гэтым-жа становішчы ў адносінах да Германіі, як і апошняя, што захаванне цяласнасці і незалежнасці Чэхаславакіі забяспечвае ў значнай ступені і незалежнасць Польшчы, апошняя не аказала нават маральнай падтрымкі, заняўшы яўна варажыя пазіцыі ў адносінах да Чэхаславакіі. Каб усклаіціць становішча Чэхаславакіі, Польшча дробныя непаразумеіні стала раздуваць у вялікія канфлікты, які гэта было з пытаннем аб 100 тыс. польскай ваішчыннасці, стварыў новыя, нічым не абрунтаваныя прадлогі, які напрыклад, з мімай антыпольскай работай Комінтэрна і польскіх камуністаў на тэрыторыі Чэхаславакіі і рад іншых. Прэса правачага лагера і рэакцыйных груп пачала адракта абмаркоўваць пытанне аб пажалданасці разгаром і раздзелу Чэхаславакіі, аб далучэнні да Польшчы чэхаславацкай Прыкарпацкай Русі і Тешынскай Сілезіі, аб астаўленні чаах павяначай тэрыторыі, пасля чаго чыкі апынуліся-б у поўнай залежнасці ад Польшчы.

Відны рэакцыіны публіцыст кансерватараў Вл. Студніцкі пісаў ужо 23 ліпеня г. г. ў віленскай газеце кансерватараў «Слово», паўтарачы свае ранейшыя выказванні:

«Шіке Чэхаславацкая дзяржава, але будзе існаваць чэшска, без Русі, вен-

Германскі план у Палесці

герскай Славакіі, венгерскіх тэрыторый, нямецкіх суудзкіх акруг, Тешынскай Сілезіі, дзяржава з 61/2 мільёнаў жыхароў, амаль адналітняя нацыя, налічваючая 90 процантаў чэхай і 10 процантаў нацыянальных меншасцей. Толькі пасля ўтварэння гэтай ампугацыі, пасля ліквідацыі чэшскага карыяра, суудзкіх нямецкіх акруг, Тешынскай Сілезіі, зможна яна амяніць энотнепалітычную арыентацыю. Амугураваная Чэхаславакія стане поўнарафіскай, будзе абмавоў пшухаць апыры ў Польшчы, будзе, калі не ва ўзброенай барацьбе, то ў эканамічнай саюзінама Польшчы.

Ліквідацыя чэхаславацкага карыяра, зварот Венгрыі да гістарычнай польска-венгерскіх граіц уапоўняе нашы ваісныя пазіцыі ў адносінах да Расіі».

Выказванні такога роду не адзінаковы. Падобныя выказванні можна знайсці і ў іншых рэакцыйных органах.

Аб тым, што гэтыя выказванні супадаюць з настроямі правачай клікі, падвядзю факт пачаўшыся было каадаптрацыі польскіх ваіск на граіцы з Чэхаславакіяй.

Шырокія колы польскай грамадскасці асааюаюць палітыку правачага лагера ў чэхаславацка-нямецкім пытанні і патрабуюць змены гэтай палітыкі. Яны разумеюць, што разгорм Чэхаславакіі паставіць пад пагрозу і незалежнасць самой Польшчы. Польшча будзе заціфнута ў клопцы агрэсіўнай Германіі і ператворыцца ў ладатак апышчя. «Роботнік пісаў на гэтым жааду: «Жыццёвымі інтарсам Польшчы з'яўляецца затрымаць паход гітлераўцаў, а не ралавацца кожнаму іх поспеуху, які гэта робяць нашы гітлерафілы, да якіх можна было-б прымяніць прыказку «Наго хоча пагубіць, у таа ё аднімае розум». Розум треба мець, а ў іх яго мала.

Дэмакратычны «Голос народа» папярэджвае:

«Прыдзе час і на польскіх немцаў (іх у Польшчы больш мільёна). Треба быць наогул сляпым або купленым адрачкама, каб савяршыць, што польскай дзяржаве не пагражае тое, што албылося з Аўстрыяй і што чакае Чэхаславакію, і Польшча мае сваіх «суудзкіх

